

Тры прычыны пайсці ў паход

У пачатку снежня адбыўся патрыятычны паход, прысвечаны Году народнага адзінства і памяці Пятра Міронавіча Машэрава. У ім прынялі ўдзел выкладчыкі і студэнты з чатырох факультэтаў ВДУ. Іх чакаў маршрут Віцебск-Расоны-Клясціцы.



Я ў паходзе была ўжо не ў першы раз. Даволі часта мяне пытаюцца: «Навошта? Які ў гэтым сэнс?». Сёння я хачу даць адказ на гэтае пытанне і прывесці тры прычыны, чаму трэба хадзіць у патрыятычныя паходы.

ПРЫЧЫНА ПЕРШАЯ.

ЗАХАВАННЕ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ ПАМЯЦІ НАШАЙ КРАІНЫ

Звычайна мы наведваем помнікі, прыводзім у парадак тэрыторыю каля іх, ускладаем вянкi і аддаём даніну памяці тым, хто там пахаваны. На гэты раз мы пабывалі каля помніка жыхарам Забор'я, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны; на мемарыяле ў памяць партызанскай брыгады імя Ракасоўскага каля вёскі Роўнае Поле; на Кургане памяці спаленых у час Вялікай Айчыннай вайны мірных жыхароў вёскі Карпава; на месцы расстрэлу расонскіх падпольшчыкаў, у тым ліку і маці Пятра Машэрава Дар'і Пятроўны.

Акрамя таго, падчас паходу мы заўсёды робім добрыя справы. Так, у гэтым снежні разам з педагогамі мы аказалі валанцёрскую дапамогу малалетняй вязніцы нацысцкага канцэнтрацыйнага лагера Ганне Печкуравай і гаспадарам сядзібы «Кролава хата».

«Гэта мой трэці паход і, спадзяюся, што не апошні. Гэта цудоўна, што мы далучаемся да багатай гістарычнай спадчыны роднай Беларусі», — сцвярджае студэнтка ФГіМК Кацярына Кавальчук.

ПРЫЧЫНА ДРУГАЯ.

СПАСАБ ЦІКАВА ПРАВЕСЦІ ЧАС

Кожнае імгненне пахода напоўнена эмоцыямі, прыгодамі і адкрыццямі, што робіць паўсядзённае жыццё сучаснага студэнта яшчэ больш цікавым. На гэты раз нам пашанцавала пазнаёміцца з «жыхарамі»

стайні «Кролавай хаты»: рысакom Фарсажам, кабыламі Венерай і Зоркай. А гаспадары сядзібы распавялі аб правілах дагляду за стайняй і конямі.

Таксама мы наведалі сапраўдную рускую лазню, а пасля сядзелі ля каміна і абменьваліся уражаннямі аб праведзеным часе, спявалі пад гітару паходныя песні і кампазіцыі ваенных гадоў.

Паверце, нішто не дорыць такіх свежых эмоцый і ўражанняў, як адлучынак на прыродзе, дзе кожную хвіліну ты атрымліваеш асалоду ад навакольных краявідаў, дыхаеш свежым паветрам і захапляешся бяздонным зорным небам.

ПРЫЧЫНА ТРЭЦЯЯ.

МАГЧЫМАСЦЬ ПРАВЕРЫЦЬ СЯБЕ І НАБЫЦЬ НОВЫХ СЯБРОЎ

Паход — гэта лепшы спосаб пазнання сябе, сваіх здольнасцей, моцных і слабых бакоў, чалавечых якасцей. Пагадзіцеся, што не кожны вытрымае прайсці за дзень без падрыхтоўкі больш за 17 кіламетраў з велізарным заплечнікам, некалькі дзён правесці без гарачага душа і іншых камфортных рэчаў, да якіх мы прывыклі.

Акрамя таго, патрыятычны паход дае магчымасць набыць новых знаёмых, а ў далейшым, магчыма, сяброў. Паходнае жыццё збліжае людзей нават з рознымі поглядамі на жыццё. Нягледзячы на тое, што на гэты раз у паходзе былі прадстаўнікі розных факультэтаў, многія былі незнаёмыя паміж сабой, гэта не перашкодзіла нам пасябраваць. Мы і сёння працягваем зносіны і, спадзяюся, так будзе і надалей.

Эла МАРКЕВІЧ,
студэнтка 3 курса ФГіМК.